

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б)Б, ЦВКі СНК БССР

№ 20 (5996) 26 студзеня 1938 г., серада ЦАНА 10 КАП.

## ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ АЖЫЦЦАВІМ РАШЭННІ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Апублікаваная гэтымі днямі пастанова студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) «Аб памылках партарганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да асабістых выключаных з ВКП(б) і аб мерах па ўстраненні гэтых недахопаў», мае велізарнае палітычнае значэнне. Яна ўзбройвае нашу партыю новай вострай зброяй у барацьбе з ворагамі народа.

У сваёй пастанове Цэнтральны Камітэт ўскрыў буйнейшыя памылкі партыйных арганізацый, сутнасць якіх заключаецца ў «слабына-дагмацкіх адносінах да лёсу членаў партыі». Перад усімі партыйнымі арганізацыямі Пленум ставіў у якасці асноўнай задачы «ліквідацыю вынікаў шкоднага ўплыву партыйных арганізацый у адносінах на працоўных выключаных камуністаў з партыі».

Ворагі народа ставяць сабе задачу, шляхам правядзення мер рэпрэсій перабіць нашых большэвіцкіх кадраў, пасеяць няўпэненнасць і лінію падарознасць у нашых раллах.

Выкрытыя і разгромленыя зараз ворагі народа ў нашай беларускай партыйнай арганізацыі шырока прымянялі гэты метад воражэй работ унутры партыі. Прэзідыюм польскай шпіёнкі, каб аслабіць удар ад сабе і атрымаць магчымыя захаванні сваёй шпіёнскай кар'еры, рабіў выклік, што «рагортвалі» пільнасці, а пракацыйнай мэтай арганізацый пільнасці на членаў камуністаў, дзесяткамі і сотнямі выключалі членаў камуністаў з партыі. Яны рабілі ўсё, што ад іх залежыць, каб пільнасці забламанілі і ў той жа час пільнасці захавалі канцы сваёй шпіёнскай і шпіёнскай работ.

Вось, напрыклад, адзін з характэрных фактаў. Выкрыты зараз вораг народа быў сакратар Заслаўскага РК КП(б)Б прыехаў у МТС. Карыстаючыся выпрабаванымі ворагамі метадамі фармальна-бюракратычнага пільнасці, ён пільнасці шум аб шкоднасці ў рэспубліцы трактараў. У выніку на бюро РК выклікалі члена партыі Чупецкі — загадчык гаспадаркі МТС, і яго тут-жа без усялякай пільнасці выключалі з партыі за шкоднасць і як сына жандара.

На самай справе, як гэта ўстаноўлена расцэпеннем РК Чупецкі, пера-першае, ніякіх адносін да рамонтнага трактараў не меў, па-другое, бачыць яго ніколі не быў жандарам, а быў дэлегантам у старой партыі. Ворагі народа траба было ўвесці пільнасці на члена камуністаў. Сваёй мэтай ён забяспечыў, скарыстаўшы пільнасцю блізкасці камуністаў МТС, якія не здалі абавязкі члена камуніста ад пільнасці ворага народа.

Такіяж мэты ворагаў. А такіх воражэй спраў у партыйных арганізацыях КП(б)Б не маза.

Пад кіраўніцтвам сталінскага Цэнтральнага Камітэта і сабыта таварыша Сталіна, ЦК ВКП(б) пры падтрыманні і актывнай дапамозе ўсёго беларускага народа правяла велізарную работу па выкрыццю і выкарчаванню трацінкі-бухарынскіх, нявіяна-фаляшчынскіх і іншых воражэй шпіёнска-дыверсанцкіх шкодных гніздаў.

Узброеныя ўказаннямі таварыша Сталіна на Лютэска-скавінскім Пленуме ЦК ВКП(б), чэсна большымі, мільёны баскоў агляных справе сацыялізма, справе партыі Леніна—Сталіна беспартыйных рабочых, сялян і працоўных інтэлігентнаў аказалі і аказваюць партыі, органам НКВД неадзінадушны ўспрыць і выкрыццю трацінкі-бухарынскіх агентаў японска-германскай і польскай фаляшчынскіх разведкаў. Ворагі на несен сакрушальны удар. Рэзультаты гэтай велізарнай ачышчальнай работы пажка перадаць. Пільнасці пільнасці, разгром ворагаў народа актывнай велізарную роль у тых новых перамогах, якія дасягнуць краіна ў ўсіх галінах нашай сацыялістычнага жыцця.

Работа на ачышчэнні разду нашай партыі, нашай сацыялістычнай партыі, партыі рабочых і сялян, партыі трацінкі-бухарынска-рыкаўскай зграі дзеля ішча не закончана. Ачышчальную работу неабходна працягнуць з усім рэвалюцыйным заладам, уласцівым большэвікам. Але, каб з поспехам правесці гэту работу да канца, каб качачкова расправіцца і разграміць астаткі воражэй гніздаў, неабходна поўнасцю і да канца правесці ў жыццё рашэнні студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), неабходна з усім рашучасцю выправіць памылкі, дапушчаныя партыйнымі арганізацыямі пры выключэнні камуністаў з партыі, неабходна накіраваць з бязупынным фармальна-бюракратычным адносінамі да камуністаў і да членаў беспартыйных людзей.

Памылкі, дапушчаныя партыйнымі арганізацыямі, — гаворыць у сваім рашэнні Цэнтральны Камітэт партыі, — маюць рашучае значэнне ў партарганізацый перш за ўсё таму, што скарот камуністаў ісключы і не ўскрыты і не выкрыты

## ПАМЯЦІ ВАЛЕРЫЯНА ВЛАДЗІМІРАВІЧА КУЙБЫШЭВА

25 снежня ва ўсіх працах сёння адзначаюць паміць імя Валерыяна (Менск) аб'яднаў гутаркі, чыткі матэрыялаў, прысвечаных паміць Валерыяна Владзіміравіча Куйбышава.

Вечарам на фабрыцы адбыўся агульня-фабрычны мітынг у памяць 3-го дня і дня смерці Куйбышава, імя якога поспіў фабрыка.

Вывушцішы на мітынгу стаханавец-

асобныя кар'еры-камуністы, якія старуюцца вызначыцца і вылучыцца на выключаных з партыі, на рэпрэсіях супроць членаў партыі, якія стараюцца застрахаваць сабе ад магчымых абвінавачванняў у недахопе пільнасці шляхам прымянення агульняў рэпрэсій супроць членаў партыі».

Вось факт, які меў месца ў Хоцімскай партыйнай арганізацыі. На члена партыі Дроздзіка ў Хоцімскай РК КП(б)Б (сакратар РК Лебелёў) паступіла заява, што ён ашуканчым чынам атрымаў партыйны білет. Дроздзік ураджэнец Хоцімскага раёна, уступаў у партыю ў гэтай-жа партыйнай арганізацыі. Заява, абвінавачванне, высунутае супроць яго, вельмі дэка правяршыць. Але навошта перастрахоўчыкам і паборнікам фармальна-бюракратычных адносін да камуністаў правяраць? Бюро РК без усялякай правяры фактаў выключыла Дроздзіка з партыі. Мала таго, яго неадкладна арыштоўваюць. У выніку следства, утворанага БПК, устаноўлена, што абвінавачванне супроць Дроздзіка — пакліб і выдумка.

Кар'еры-камуністы абыхвава адносінамі да лёсу членаў партыі і гатовы зацэпаць на працоўных выключаных дзесяткі камуністаў з партыі, каб самі выклікаць пільнасці. На партыйных сходках яны больш за ўсё крычаць аб пільнасці, развозяць паніку нахонт ворагаў, штучна растуваюць роўнага ролу ніякіх справы пры разглядзе пільнасці аб партыйнай прыналежнасці. Гэтыя людзі, каб прынісіць сабе «заслугі» ў выкрыццю ворагаў, гатовы выключыць з партыі камуністаў за малейшыя малявання ўчынікі.

«Пара выкрыць тых і дазваля сказаць камуністаў і заклімаць іх, як кар'ерыстаў, якія стараюцца вылучыцца на выключаных з партыі, якія стараюцца перастрахаваць пры дапамозе рэпрэсій супроць членаў партыі».

Цэнтральны Камітэт нашай партыі, таварыш Сталін заўсёды і асабліва на Лютэска-скавінскім пленуме і ў спецыяльным пісьме да партыйных арганізацый патрабавалі «справіць максімум аспірацыі і тазарыскіх клопотаў пры раўнянні пільнасці аб выключэнні з партыі або асноўленні выключаных у правах членаў партыі».

Замест таго, каб кіравацца непарушным большэвіцкім прынцыпам строга індывідуальнага пільнасці пры вырашэнні пільнасці аб лёсе камуніста, многія партыйныя арганізацыі і іх кіраўнікі пільнасці на поведу ў кар'ерыстаў-камуністаў і замазка-казашых ворагаў і сталі на антывяртытэльны, чужы большэвіцкі шлях неабгрунтаванага выключэння з партыі пільнасці, без дастатковай правяры і нават на маляваннях чыныках. Такія антывольшэвіцкая практыка прыносіць велізарную шкоду партыі, яна на-руку толькі ворагам.

Кіруючыя партыйныя арганізацыі і іх кіраўнікі, як гэта зусім правільна ўказавае Пленум ЦК ВКП(б), не толькі не аспрабуюць антывяртытэльную, чужую большэвіцкую практыку ў справе выключэння камуністаў з партыі, але часта самі сваім напільнасці, кіраўніцтвам насаложылі фармальныя і бюракратычна-бюракратычныя адносінах да членаў партыі».

У адносінах кіруючых партарганізацый ЦК ВКП(б) на няпоўных даных накіраваў да 700 перацэпенняў асабістых пільнасці ў партыі і партыі ЦК ВКП(б) на БССР. У Акружках, гарахох і раёнах, а таксама ў партыйных партыйных арганізацыях дзсяткі, сотні спраў камуністаў, якія чакаюць свайго вырашэння.

У той-жа час факты паказваюць, што многія партыйныя арганізацыі не здалі разгледзець і выправіць замазка-казашых ворагаў, якія стараюцца фармальна-бюракратычна пільнасці замазкаваць сабе варажэй і захаванні сабе ў раллах партыі.

Гэтыя тонка замазкаваўшыя ворагі — асабліва зграішчы нашай партыі. Гэта гнутыя зручынні і правакраты. Камуністаў, якія дабываюць выключэння сталінскіх адносін да члена партыі, і вылучаюць у абарону пільнасці, парадка пракацыйна змаганьня членаў партыі, яны, гэтыя замазкаваўшыя ворагі з трацінкі-бухарынскай банты абвінавачваюць у аслупнасці пільнасці і сувязі з ворагамі.

Алі, з асноўных патрабаванняў Пленума ЦК ВКП(б) «выкрыць і да канца знішчыць замазкаваўшыя ворагаў, які прыбраў у нашы ралы».

Рашэнне Пленума ЦК ВКП(б) вучыць большэвіцку, умешна распавядаць і біць спраўляючых ворагаў партыі і народа, умешна адрозніваць прыяцель ад ворагаў і ворагаў ад прыяцель. А гэта з'яўляецца асноўнай большэвіцкай пільнасці. Гэта рашэнне неабходна ў максімальна кароткі тэрмін зрабіць абавязкам усіх камуністаў і неадкладна поўнасцю і па-большэвіцку правесці ў жыццё.

Гэтымі аплідыментамі пакрылі калгаснікі прамовы свайго дэпутата. У сваіх выступленнях яны расказалі яму аб прабоўнай імі рабоце на пільнасці да сабы.

Калгаснікі вынеслі рэзалюцыю, у якой выказалі вышэйшае давер'е ўраду БССР, сваё блізкае любоў і адданасць партыі Леніна—Сталіна і вялікаму правадзру народаў таварышу Сталіну.

Сход скончыўся. Але калгаснікі і шча доўга не разыходзілі. Яны акружылі свайго дэпутата і доўга яшча распытвалі яго аб Маскве, аб рабоце Сесіі, аб вялікім Сталіну.



24 студзеня адбылася сустрэча дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР з рабочымі, служачымі і інжынера-тэхнічнымі работнікамі менскай агутовай фабрыкі імя Каганова. На здымку: агульня від мітынга. Фото Я. Салавейчыка.

## ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР ДАКЛАДВАЮЦЬ ПРАЦОЎНЫМ АБ РАБОЦЕ ПЕРШОЙ СЕСІІ СОВЕЦКАГА ПАРЛАМЕНТА

### ВЫКАНАЛІ ВОЛЮ НАРОДА

24 студзеня пасля работы на фабрыцы «Комунарка» (Менск) адбылася цэлая сустрэча дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР тт. Ванея і Абрамава з рабочымі, работнікамі, служачымі і інжынера-тэхнічнымі работнікамі. У памяшканні сталовай, дзе адбыўся фабрычны сход, сабралася больш 500 чалавек.

На сходзе з дакладам аб выніках першай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР выступіў дэпутат ад Менскай гарадской акругі тав. Ванеў. Тав. Ванеў пазнаваў сваіх уражанымі аб першай Сесіі сацыялістычнага парламента, папрабавана расказаў аб прынятых рашэннях.

Першай пасля заклала выступіць пачальнік ронічнага шча тт. Алей.

— Мы ўсе, як алей, вітаем рашэнні Сесіі Вярхоўнага Савета, вітаем дэпутатаў, якія выкавалі нашу волю, — гаворыць алей. — І мы, выбарнікі, леем нашаму дэпутату тав. Ванею: шчыльна выкавайце рашэнні: першай Сесіі, працуйце так, як вучыць таварыш Сталін.

У канцы схода з прамовай выступіў дэпутат Вярхоўнага Савета ад Менскай сельскай акругі — папарнік тав. Абрамава. Яго прамова, праслаўтава шалкім сацыялістычным, выслахоўвае шча напружаны ўвагай.

З вялікім ушамым схода паслаў прыватнаму тэлеграму Генералізму дэпутату Вярхоўнага Савета, вялікаму правадзру народаў таварышу Сталіну.

### НА СХОДЗЕ КАЛГАСНІКАЎ

Выступленне дэпутата К. П. Власеніна

ВШЕВОК (Кар. Звездя). У вёсцы Міхалі вялікая ўрачынасць: прыехаў дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, аднавінкова Кірыя Патапавіч Власенінаў.

Са сцягамі, доўгымі партыямі правадзру партыі і ўрада прышлі калгаснікі і калгасніцы ў сельсавеці клуб. Неабавязна з'явіўся Кірыя Патапавіч у суправаджэнні дэлегацы калгаснікаў, якія сустракалі яго на шасе.

Гарачы рукатлісканні, прывітанні. Пачаўся сход. У протай, адкай прамове тав. Власенінаў расказаў сваім аднавінкова-пільнасці аб рабоце першай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, аб чырвонай сталіні, аб вялікім Сталіну.

Упамінаючы імя вялікага правадзру народаў таварыша Сталіна выклікае бурны, поўны захвалення авалі. Кожны «ура». Усе ўстаюць і доўга гарача аплачваюць самаму дарогаму і любімому чалавеку—вялікаму Сталіну.

Учымі аплідыментамі пакрылі калгаснікі прамовы свайго дэпутата. У сваіх выступленнях яны расказалі яму аб прабоўнай імі рабоце на пільнасці да сабы.

### УСЕ НАШЫ ДУМКІ НАКІРАВАНЫ ДА ВЯЛІКАГА СТАЛІНА

СУСТРЭЧА ДЭПУТАТАЎ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР тт. А. М. ЛЯВІЦКАГА, О. Е. БАГАЧОВАЙ І Д. Я. НАВІЦКАГА З РАБОЧЫМІ ЗАВОДА ІМЯ КІРАВА

Выклікава радасная была сустрэча рабочых, служачых, інжынера-тэхнічных работнікаў менскага заводу імя Кірова з дэпутатамі Вярхоўнага Савета Саюза ССР. На завод прыехалі дэпутаты Вярхоўнага Савета—сакратар ЦК КП(б)Б тав. А. М. Лявіцкі, работніца-стаханавка віцебскай фабрыкі імя Каганова тав. О. Е. Багачова і лейтэнант-танкіст тав. Д. Я. Навіцкі. Аспируючы сталоваму заводу запынілі сотні людзей. Прышлі нават чыны гаспадыні і старыні. Дружнымі аплідыментамі прысутныя віталі выбранае ў прэзідыюм дарогах гадоў.

З прамовай аб выніках Сесіі Вярхоўнага Савета выступіў гарача сцягані схода тав. Лявіцкі. Ён папрабавана расказаў аб рабоце Сесіі. У рашэнні адкавінкова пільнасці пільнасці дэпутатаў Вярхоўнага Савета правалі выключэння аднавінкова, выказалі волю народа, паслаў-шча іх у вышэйшы орган удаль нашай вялікай радзімы.

З глыбокай любоўю тав. Лявіцкі расказаў аб удзеле ў рабоце Сесіі правадзру працоўных таварыша Сталіна. Упамінаючы сетага дарогага кожнаму імя выклікала працяжыны, бурны авалі ўсёго зала і прыкатыліна вышлі ў гонар большэвіцкай партыі і вялікага Сталіна.

### САМЫ ДЭМАКРАТЫЧНЫ Ў СВЕЦЕ ПАРЛАМЕНТ

ВЫСТУПЛЕННЕ ДЭПУТАТА І. А. ЖАБРАЎА

Вялікі сваточна ўрачы клуб швейскай фабрыкі «Кастрычнік» перапоўнен работнікамі і работніцамі першай і другой змены. Духотысячы калектыў сабраўся сады на агульня сход, прывесчыма сцяганішчы работы Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Старшыня фабрыка тав. Матусевіч прадастаўляе слова дэпутату Вярхоўнага Савета, наменіцку нармога ўнутрання сфера БССР тав. Жабраўу, сустрамаму бурнымі аплідыментамі.

З велізарнай увагай служалі рабочыя дэпутату тав. Жабраўа аб рабоце першай Сесіі Вярхоўнага Савета.

— Усе рашэнні Сесіі, — гаворыць тав. Жабраўу, — адналіна адабраілі на умовальных мітынгах на фабрыках і заводах, у калгаснах і саўгаснах нашай краіны. Гэта яшча раз гарачы аб выключным адзінаце дэпутатаў і народа.

— Мысі кожнага дэпутата былі накіраваны да вялікага Сталіна, які прысутнічаў на ўсіх пасяджэннях Сесіі.

Пры з'яўленні таварыша Сталіна велізарная зала грывае ад аплідыментаў і

### ЦЕПЛАЯ СУСТРЭЧА

ГОМЕЛЬ. (Спец. кар. «Звездя»). 24 студзеня ў Гомель вярнуліся ў Сесіі Вярхоўнага Савета СССР дэпутаты тт. Саміён Пашкевіч, Міхалі Іванавіч Каляніна, Ілья Іванавіч Аляхновіч, Ілья Іванавіч Аляхновіч, Ілья Іванавіч Аляхновіч.

На прыязналівым пляці Барыса Марска для спаданні дэпутатаў сабралася шматлікая дэлегацыя фабрык і заводаў, вышэйшых часцей і чыгуначнікаў. Яны прынілі з адрэстамі, сцягамі, партыямі членаў Палатно ЦК ВКП(б). Пешым ад імя працоўных Гомеля дэпутатаў вітаў машыніст-стаханавец паравозага дэпо тав. Шчатылькоў.

— Я меў ішчасце, — гаворыць тав. Шчатылькоў, — быць у ліку дэлегацыі беларускага народа, якая вітала пешую Сесію Вярхоўнага Савета. Сёння мы ашча раз вітаем наш першы ў свеце сацыялістычны парламент, старшыню прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, сярэтыка вялікага Сталіна—Міхалі Іванавіча Каляніна, главу сацыялістычнага ўрада Вячаслава Міхалавіча Молатава. Мы вітаем першага нашага дэпутата, нашага любімага правадзру і наставніка таварыша Сталіна, які даў беларускаму народу шчаслівае і радаснае жыццё.

Выступіўшы ад імя вомсальскай арганізацыі тав. Андрэў і стаханавец-каваў Гомельскага тав. Шагал, ад імя працоўных Гомеля выказалі сваё поўнае задоволенне Сесіі рашэннямі першай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, сваё патунці адданасці і любі да партыі Леніна—Сталіна, да дарогага правадзру народаў таварыша Сталіна. Імя любімага правадзру выклікала бурны авалі і прыкатыліна вышлі ў гонар таварыша Сталіна.

З вялікай увагай прысутныя выслухалі выступленні дэпутатаў тт. Астапава і Аляхновіча, якія расказалі аб рабоце першай Сесіі, аб неабавязных сустрэчах з вялікім правадзру народаў таварыша Сталіным.

### ХВАЛЮЮЧА ПРАСАКАЗЫ

Вялікая зала заводскага клуба хутка напоўнілася работнікамі, інжынера-тэхнічнымі работнікамі і служачымі завода імя Молатава. На сустрэчу з дэпутатамі Вярхоўнага Савета Саюза ССР сабралася каля тысячы чалавек.

Пад тром аплідыментаў і доўжыні «ура» ў прэзідыюм схода аспируюцца дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР тт. С. П. Мельнікуў, Н. Е. Вятроўні, В. М. Ганчароў і В. І. Шакова.

З дакладам аб выніках работ першай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР выступіў дэпутат тав. С. П. Мельнікуў.

Тав. Мельнікуў расказаў рабочым аб той выключнай сталінскай дэлегацыі, а якой прышла ўся работа першай Сесіі Вярхоўнага Савета.

Прамова тав. Мельнікува не раз перадыкала аплідыментамі і вольнымі «ура» ў гонар вялікага Сталіна і яго сцягані сартаўляў.

Пасля тав. Мельнікува выступіў работнік, стаханавец завода тав. Кускоў, які ад імя беларускай дэлегацыі вітаў першую Сесію Вярхоўнага Савета.

Тав. Кускоў услахваляна расказвае аб той радасці, якую ён перажываў, сустрачаючыся на Сесіі з таварышам Сталіным.

Прапамыны паслаў прывітанніныя тэлеграмы вялікаму Сталіну і главу дэлегацыі калгаснікаў і чыгуначнікаў таварышу Молатаву выказваюць новую хвалю авалі.

### САМЫ ДЭМАКРАТЫЧНЫ Ў СВЕЦЕ ПАРЛАМЕНТ

ВЫСТУПЛЕННЕ ДЭПУТАТА І. А. ЖАБРАЎА

Вялікі сваточна ўрачы клуб швейскай фабрыкі «Кастрычнік» перапоўнен работнікамі і работніцамі першай і другой змены. Духотысячы калектыў сабраўся сады на агульня сход, прывесчыма сцяганішчы работы Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Старшыня фабрыка тав. Матусевіч прадастаўляе слова дэпутату Вярхоўнага Савета, наменіцку нармога ўнутрання сфера БССР тав. Жабраўу, сустрамаму бурнымі аплідыментамі.

З велізарнай увагай служалі рабочыя дэпутату тав. Жабраўа аб рабоце першай Сесіі Вярхоўнага Савета.

— Усе рашэнні Сесіі, — гаворыць тав. Жабраўу, — адналіна адабраілі на умовальных мітынгах на фабрыках і заводах, у калгаснах і саўгаснах нашай краіны. Гэта яшча раз гарачы аб выключным адзінаце дэпутатаў і народа.

— Мысі кожнага дэпутата былі накіраваны да вялікага Сталіна, які прысутнічаў на ўсіх пасяджэннях Сесіі.

Пры з'яўленні таварыша Сталіна велізарная зала грывае ад аплідыментаў і

Вялікі сваточна ўрачы клуб швейскай фабрыкі «Кастрычнік» перапоўнен работнікамі і работніцамі першай і другой змены. Духотысячы калектыў сабраўся сады на агульня сход, прывесчыма сцяганішчы работы Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Старшыня фабрыка тав. Матусевіч прадастаўляе слова дэпутату Вярхоўнага Савета, наменіцку нармога ўнутрання сфера БССР тав. Жабраўу, сустрамаму бурнымі аплідыментамі.

З велізарнай увагай служалі рабочыя дэпутату тав. Жабраўа аб рабоце першай Сесіі Вярхоўнага Савета.

— Усе рашэнні Сесіі, — гаворыць тав. Жабраўу, — адналіна адабраілі на умовальных мітынгах на фабрыках і заводах, у калгаснах і саўгаснах нашай краіны. Гэта яшча раз гарачы аб выключным адзінаце дэпутатаў і народа.

— Мысі кожнага дэпутата былі накіраваны да вялікага Сталіна, які прысутнічаў на ўсіх пасяджэннях Сесіі.

Пры з'яўленні таварыша Сталіна велізарная зала грывае ад аплідыментаў і

### САМЫ ДЭМАКРАТЫЧНЫ Ў СВЕЦЕ ПАРЛАМЕНТ

ВЫСТУПЛЕННЕ ДЭПУТАТА І. А. ЖАБРАЎА

Вялікі сваточна ўрачы клуб швейскай фабрыкі «Кастрычнік» перапоўнен работнікамі і работніцамі першай і другой змены. Духотысячы калектыў сабраўся сады на агульня сход, прывесчыма сцяганішчы работы Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Старшыня фабрыка тав. Матусевіч прадастаўляе слова дэпутату Вярхоўнага Савета, наменіцку нармога ўнутрання сфера БССР тав. Жабраўу, сустрамаму бурнымі аплідыментамі.

З велізарнай увагай служалі рабочыя дэпутату тав. Жабраўа аб рабоце першай Сесіі Вярхоўнага Савета.

— Усе рашэнні Сесіі, — гаворыць тав. Жабраўу, — адналіна адабраілі на умовальных мітынгах на фабрыках і заводах, у калгаснах і саўгаснах нашай краіны. Гэта яшча раз гарачы аб выключным адзінаце дэпутатаў і народа.

— Мысі кожнага дэпутата былі накіраваны да вялікага Сталіна, які прысутнічаў на ўсіх пасяджэннях Сесіі.

Пры з'яўленні тавары

# МНОЖЫЦЬ ВОПЫТ ПЕРАДАВЫХ КАЛГАСАУ У БАРАЦЬБЕ ЗА ВЫСОКІ УРАДЖАЙ ВЫТВОРЧЫ ЎЗДЫМ КАЛГАСНІКАЎ

Пара сытых коней лёгка імчыць велізарны воз плуго.

На полі калгаснік Іван Шакавец складае гной акуртны ў кучу, заварачвае хутчэй коней і едзе за другім возам. Ён накладе вялікія вады, але коні ў яго не адчуваюць сабе перагруджымі, ад добрага догляду імі моцны і сціглы. Іван добра ведае, дзе з возам трэба ехаць ціха, а дзе можна трэма падлаціць.

У калгасніка Івана Шакава няма ні аднаго дня прагону. На любой рабоце: ці то вывазка гною, ці торфу, ён заўсёды перавыконвае ўзвышаныя нормы выпрацоўкі. Баруць прыклад з Шакава, па-сталаму сур'ёзна працуюць і калгаснікі Язеп Галазюк, Пётр Мануш, Язеп Янушоўскі, Андрэй Шырафееў, Браніслаў Раманоўскі і іншыя.

У снежні мінулага года агукліны схода калгаснікаў сельсаветаў «Маяя социалізма», Барысаўскага раёна, уключылі ў сацыялістычнае спаборніцтва за атрыманне высокага ўраджаю ў 1938 годзе. На конкурсных абавязках былі заключаны дагавор на сацыялістычнае спаборніцтва з калгасам «Чырвоная зорка». Калгаснікі добра абмярэвалі на сходах гэтае важнае пытанне. Рашылі змагацца за атрыманне з усяй плошчы збожжавых у сярэднім на 18 цэнтнераў з гектара і на 225 цэнтнераў будылі.

Каб забяспечыць атрыманне намечанага ўраджаю, калгаснікі абавязаліся вывезці пад яравыя культуры не менш 3,5 тысячы тон гною і замакаставаць яго з торфам, сабраць і вывезці з горада Барысава 50 тон пошлеу, добра якасна пакрытаваць насенне, адрамантаваць інвентар і т. д. Сход вызначыў календарныя тэрміны для

выканання кожнай работы. Самая працаёмкая работа па пакрытоўцы да саўбы, гэта — вывазка на полі ўгнаенняў. На 22 студзеня ўжо вывезена і добра складзена ў кучы 990 тон гною з торфам. Календарны план за 22 дні студзеня выканан на 122 проц. У калгасе сабраны 12 тон пошлеу, вывезена з чыгуначных станцый 70 тон мінеральных угнаенняў, закончаны рамонт плугоў і барон, насенне ачышчана на «Трыумфе» і трыеры тры разы і адпавядае пасевным каляціям. Насенне пшаніцы, якая была моцна засмечана свёржкімі, ачышчана ручным спосабам, на рашатах-вуржках.

Вялікі сацыялістычнага спаборніцтва двух паловак бригад вожны дзень выкарыстоўваюць на спецыяльнай хопцы. Так, рагаторжачы спаборніцтва, калгас стаў хутка набіраць тэмпы па заключэнню пакрытоўчых работ да саўбы.

Атам, кіраўнікі калгаса: старшыня тав. Лёвоўскі, бригадзіры тт. Рубаў і Зябалоўскі публічна і скарыстоўваюць вытворчы ўздым калгаснікаў. У калгасе не закончылі яшчэ абматок збожжавых культур і выпіранне з галоў насеннай каляціцы. Не распачат абшугнага памёту.

На азіні працадзень у калгасе прыпадае на 3 кілаграмы збожжавых культур, 10 кілаграмаў будылі, 3,6 кілаграма фуражу (сена і салома), 1,8 кілаграма гародніны і 2 рублі грашыма.

Важкі працадзень яшчэ больш узямае ў калгаснікаў жаданне працаваць як мага лепш, каб атрымаць высокі ўраджай у гэтым годзе.

Н. ГЛУХ.

## ВЫШЭЙ ЯКАСЦЬ РАМОНТУ ТРАКТАРАЎ

У машына-тэхнічны аддзел агульна-навуковага ўпраўлення Наркамзема БССР з асобных МТС паступілі першыя акты правёркі адрамантаваных трактараў. Аб чым сведчаць гэтыя акты?

З правяральных да гэтага часу камісіяй Наркамзема 87 трактараў толькі 32 прызнаны адрамантаванымі добра, у 48 выяўлена многа арматурных і іншых дефектаў, а 7 зусім забракаваны.

Асабліва дрэнная якасць рамонту выяўлена ў Быхаўскай МТС. Тут з 7 адрамантаваных трактараў 6 забракаваны. У гэтых трактарах, якія дырэктар МТС тав. Іваноў і старшы механік тав. Ягерсон лічылі годнымі для работы, аказаліся вялікіх вяртальных лопат дырэктараў, якія не вытрымалі нагрузкі ўпраўлення, асабліва змяшчэнне каромыстаў кілапанаў першага і чацвёртага цэляндраў, адсутнасць шынаў ціхага ходу і т. д. Апрача таго, ва ўсіх трактарах адсутнічае электрасвятловая сетка, пастаўлена неадрамантаваная арматура, няма камплектаў неабходных інструментаў, на 50 проц. некама шпур, машыны не ачышчаны ад бруду.

Выключна дрэнная якасць рамонту ў Быхаўскай МТС — гэта вынік расхлябанасці ў арганізацыі працы майстэрні, адсутнасці ўскай адказнасці за пакрытоўку спраўнага трактарнага парку да вясновай сяўбы. У майстэрні яшчэ да гэтага часу не ўважліва ставіліся да рамонту трактараў. Рамонтным рабочым і трактарыстам не створаны нормальныя вытворчыя і бытавыя ўмовы, з-за чаго некаторыя з іх пакідаюць работу.

У Смалавіцкай МТС, дзе правяраюць 24 адрамантаваных трактараў, толькі два прызнаны адрамантаванымі добра. У астатніх выяўлена многа дефектаў — не ва ўсіх трактарах адрагуляваны муфты сцеплення,

незаменены ўтулі кілапаных каромыстаў і москіла магніт. Рухавікі не працуюць на малых абаротах, адчуваецца стук у размеркавальных пашпярнях і т. д.

І ўсё-ж гэтыя трактары, многія з якіх наліваюць да 20 дэфектаў, прызнаны камісіяй годнымі да работы з адной заўвагай — «зніжшы выгульняе надхоп». З такімі-ж аварыямі прынята 9 трактараў з 15 адрамантаваных у Чырвонаяпольскай МТС, 7 з 9 у Прыаміскай МТС і 8 з 17 (адзін зусім забракаваны) у 1-й Менскай МТС.

Усё гэта гаворыць аб тым, што якасць рамонту павінна быць карэным чынам палепшана. Нельга лічыць адрамантаваным той трактар, у якім пры правярцы выяўлен хоць-бы адзін дэфект.

Зусім законна ўстае пытанне, чаму камісія Наркамзема з першых дзён сваёй работы так міласціва адносіцца да людзей, якія так дрэнна адрамантавалі трактары і прымаюць апошні, як годныя да работы. Атаворы, якія робяцца ў акта, толькі аслабляюць увагу да якасці рамонту і садзейнічаюць бракаробству.

Выяўленыя дэфекты — сур'ёзны сігнал. Наркамзему, МТС і МТМ рэспублікі абавязаны больш звярнуць увагу на якасць рамонту трактараў. Неадкладная правёрка і кантроль за якасцю рамонту павінны быць устаноўлены ў кожнай майстэрні.

Дэталёва правяраючы кожны адрамантаваны трактар, камісія не павінна даваць сцяжкі бракаробам. Людзей, аб'явіўша рамантующых трактары, трэба прымушаць неадкладна выпраўляць дапушчаныя дэфекты. У сваю чаргу дырэктары МТС і механікі павінны змятаць, што за дрэнна адрамантаваным трактарам парк у першую чаргу адказнасць нясуць яны.

Увесь магучы трактарны парк нашай рэспублікі павінен быць адрамантаван толькі высока якасна.

Н. А. МУСІ

## У ПОЛАЦКАЙ АКРУЗЕ НЕ КЛАПОЦЯЦА АБ НАСЕННІ

У полацкай акрузе зямельны аддзел штодзённа паступаюць трывожныя сігналы аб зрыне пакрытоўкі насення да саўбы. З насеннакантрольных лабараторый скарыцацца, што няма нагрукі ў рабоце, бо насенне вельмі марудна паступае на правёрку.

У Полацкім раёне засыпана зерных толькі на 88 проц. Раг сельсаветаў, як Васілеўскі, Адаўскі, Бельскі, Верхачыньскі і Салонікі вельмі марудна з асыкай насення. У калгасе гэтых сельсаветаў ганюба запяваецца абматок.

У некаторых калгасах засыпана насенне вельмі асцярожна і нізкай ухваласці. Правядзеная лабараторная правёрка насення выявіла, што засмечана ў асобных калгасах дахоўцы да 30 проц. (калгас «Надзея» і «2-я пільголка», Верхачыньскага сельсавета). У 9-ці калгасах раёна выяўлена, што насенне мае толькі 60—70 проц. ухваласці.

Да такога стану насення прычынаў выключна дрэннае яго захаванне. Напрыклад, у калгасе «Окцябрь», Верхачыньскага сельсавета і імя Сталіна, Мала-Стынянскага сельсавета, насенне захоўваецца ў неаблажачных сярках. У мільяліну спірны занасо снетам, дзе ён растаў і наскрозь прамкнуў зялёна. Значная частка гэтага насення — неканцэнтраваная. У многіх калгасах насенне зарэжана кляшчом.

У раёне зусім неадпаведна пастаўлена ачыстка насення. На 15 студзеня ачышчана толькі 48 проц. зерных. Зямельны аддзел прапалае паўшэсць безадказнасці ў арганізацыі ачысткі. Зерначынішчальныя машыны даўно не пабудаваны і не наладжаны. У некаторых выпадках

аглядчыні зрываюць работу трыераў. За 9 дзён у калгасе імя Сталіна ачышчана толькі 138 цэнтнераў зялёна, пры заданні 590. На зерначынішчальна дрэнна арганізавана праца. Калгаснікі выходзяць на работу ў 11—12 гадзін дня і рана ідуць з работы.

Якасць ачысткі таксама дрэнная. У насенні астаюцца прышпкі пустазелы, пры трыераванні зялёна татуны зялёна з-пад трыера змяшчаюцца ў абло, што траціць сёве усёй работы.

Дрэна працуюць зерначынішчальныя абомы ў Шацкім, Сосніцкім і інш. сельсаветах. Прычына тае, што кіраўнікі і аграномы раёна не праінструктавалі начальнікаў абомы, не ўзброілі іх элементарнымі аграмічнымі ведамі. Сельвактары, якія сёве ў Шацкім сельсаветах, яснасці няма. Пры чыстцы яны не абіраюць пустазелы ад насення. Увесь час працуюць трыер у калгасе імя Валадарскага, Домніцкага сельсавета. Некалькі разоў калгаснікі паслілі агранома з МТС адрагуляваць трыер, але ён ніяк не сабраўся прыхаць у калгас.

Зрыераўца ў раёне міжкваласны абмат гатуноўскага насення. План выкана толькі на 5,8 проц. У раёне калгасаў было сёве гатуноўскае насенне, але гэта з'яўляецца перахаваным з негатуноўскага (калгас «Ліхвінскі», «Другая пільголка» і «Окцябрь»).

Не лепш справа ў калгасе Ветрыскага, Раоўскага і другіх раёнаў акругі. Аднак кіраўнікі раённых і акруговага зямельных аддзелаў ніколі не турбуюцца аб насенні.

А. ЖЫХАРАУ.

## ШКОЛА БЕЗ ПАМЯШКАННЯ

Ужо больш 4 год у Менску існуе раённая калгасная школа. Увесь гэты час школа не мае памешкання.

Заняткі праводзяцца ў наймоўчых памешканнях, якія знаходзяцца ў трох месцах горада. У іх холадна, цесна і няўтульна. Тут нават няма месца, дзе паставіць наглядныя дапаможнікі.

У такіх умовах абсалютна нельга праводзіць заняткі. Гэта становіцца ніколі не трымоўчым Менскі раённы камітэт, які не паклапаціўся абяспечыць калгасную школу неабходнымі памешканнем.

БОЖНО, МЯШКОУ.



Стахануўкі-калгасніцы калгаса «Праца», Хойніцкага раёна, тт. Г. А. Судас і В. К. Гаркушана за ачысткай насення аўсу. Улічываючы работу дзень тт. Гаркушана і Судас штодзённа выконваюць паўтары нормы па ачыстцы насення. Фото Я. Гаравога (БСФ).

## НЕАДКЛАДНА ВЫПРАЎЛЯЦЬ ДАПУШЧАНЫЯ ПАМЫЛКІ

Пастава Пленума ЦК ВКП(б) аб пільгах партыйных арганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да асабных выключаных з ВКП(б) і аб мерах па ажыванню гэтых неахопных мае велізарнае значэнне для ўсіх партыйных арганізацый. Рашэнні прасякнуты сталініскімі клопатамі да жытых людзей.

Бабурыўская партыйная арганізацыя мае рад фактаў няправільнага выключэння з партыі фармальна-бюракратычных адносінах да асабных выключаных. У снежні 1937 года партгор партыйнай арганізацыі арцелі «Энергія» т. Голанд атрымаў записку з бухгалтэрыя, дзе гаварылася, што ў раённыя камуністы т. Хадак, якія прапалава ў клоўды гэтай арцелі, некамае 4 тоны хлеба. Замест дэталёвай правёркі гэтага, партгор неадкладна збірае камуністаў і спехам выносіцца пастава выключыць і гэты і іншыя з партыі.

На пасяджэнні бюро райкома ямоветлілася, што недахоп хлеба зусім не было. Бухгалтэрыя дала хлудзівы, палітэнічны матэрыялы партгору. Назва сам тав. Голанд вымушан быў заявіць: «Мы памылкова, калі ласка, аднавіце т. Хадак у партыі». Райком партыі аднавіў т. Хадак у правах члена партыі і ўказаў партгору на неадпаведны фармальна-бюракратычныя адносіны да вырашанага пытання аб партыйнасці асобных людзей.

Або такі факт. Партарганізацыя чыгуначнай станцыі Бабурыцкага атрымае пісьмовы адносіны ад палітдэпата ст. Жлобіна.

ГОМЕЛЬ, 25 студзеня. (БЕЛТА). У гарадской партыйнай арганізацыі пачалася абмеркаванне паставы Пленума ЦК ВКП(б) «Аб пільгах партарганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да асабных выключаных з ВКП(б) і аб мерах па ўстраненню гэтых неахопных».

На адбыўшайся нарадзе сакратароў партыі і партгору пры гарком КП(б)В выступілі кіраўнікі партарганізацый і сакратар гаркома т. Курган адзначылі, што ў гомельскай партарганізацыі былі дапушчаныя грубыя памылкі пры выключэнні камуністаў з партыі, мейсца фармальна-бюракратычных адносінах пры разглядзе асабных. У снежні мінулага года толькі на адным партуходзе ў партарганізацыі Упраўлення Беларускай чыгункі былі выключаны з партыі 16 камуністаў. Бюро гаркома КП(б)В, разглядаючы дзямі гэты матэрыял, чыгровы чалавек аднавіў у партыі, які няправільна выключаных, а ў адносінах сямі чалавек рашэнні партыйнай партарганізацыі аб выключэнні прызнаны неадпаведна абгрунтаванымі. Бюро гаркома дарадчыла гэты матэрыял дадаткова даследаваць у адпаведнасці з паставай Пленума.

Сярод адноўленых у партыі — былы заагачы курсамі палітдэпата чыгункі тав. Ветрова, член партыі з 1918 года. Тав. Ветрова з 1918 па 1923 год знаходзіўся добравольна ў рыхах Чырвонай Арміі, ніколі не мела партыйнага апагнавання. З партыі яна была выключана на той пастава, што ёе былі муж, з якім яна развілася ў 1935 г. і з якім ніякай сувязі пасля гэтага не мела, бо ў 1937 годзе армітаван органамі НКВД. Ветрова пасля выключэння з партыі быў да знята з работы і выслена з квартэры.

24 студзеня бюро гаркома КП(б)В разглядала 13 спраў выключаных з партыі за пасіўнасць, арду ад партыйнага жыцця і нявоечасовае ўплату членскіх узносаў. 9 чалавек адноўлены ў партыі, які няправільна выключаных.

У партыйных партарганізацыйных горада дзямі праводзяцца партыйныя сходы, на якіх абмеркавацца пастава Пленума. На сходах партарганізацый камітэты «Спартак» пры абмеркаванні рашэння Пленума адноўлены ў партыі два таварышы, раей няправільна выключаных партарганізацый.

## ПАД ШЫЛЬДАМ «БАРАЦЬБЫ З ВОРАГАМ»

ВІЦЕБС (Мар. «Звязды»). Ксенія Філіпаўна Гуцікава паходзіць з сямі сям'яй, Горацкага раёна. Ваўка яе, змагаючыся ў рыхах Чырвонай Арміі, загінуў у часы грамадзянскай вайны. Маці — пенсіянерка. Муж Ксенія Філіпаўна — палітурч Н-скі чэспі, брат працуе ў органах НКВД.

Асабіста тав. Гуцікава да 1933 года вучылася ў Магілёўскім лярэаўным палітэхнікуме. Пасля паспяховага сканчання тэхнікума, у 1933 годзе, яна была накіравана на работу ў Віцебскі гістарычны музей, дзе прапрацавала ў якасці асістэнта і заагачы Фондзі, да 11 лістапада 1937 года.

А 11 лістапада ёе знялі з работы. Гэта было больш чым праз год пасля выключэння Гуцікавай з ролу камсамола, у якой яна знаходзілася з 1929 года.

Пеш за ўсё, да што выключылі Гуцікаву з камсамола?

Афіцыйная матывіроўка выключэння — прытуленне палітычнай пільнасці. Яна, Гуцікава, не змяталася моў, з ворагамі народа, аруваўшым у музей. Але пад гэтым афіцыйным аб'яваваннем хаваюцца абручаныя злелы ад малымі навуковым работнікам. Справа вусе ў чым.

У Віцебскі гістарычны музей уступіла дубіца чэспі арзукалі заагачы ворагаў пільнасці і дырэктару музея Рафаловіч, банда жулікаў, шпінэлаў і дырэктару правадзіла сваю контррэвалюцыйную работу. І вусе тав. Гуцікава, які падабае чэспаму савецкім навуковым работнікам, пачала выкрываць асабныя дзеянні ворагаў. Яна прама і адрэцка на сходах і ў друку крытыкавала дырэктара музея, члена партыі Рафаловіч за развал работы музея і за засмечанасць яго апарата чужымі асабамі. Не раў Гуцікава таварышамі крытыкавала дырэктара музея, члена партыі Вайсман, Апошняю Гуцікава аб'явавала ў

У ім пісалася, што член партыі т. Ружыні не забяспечвае апагнаўную ролу на чыгункі з 1924 года. Вельмі часта крытыкаваў начальства за недахопы ў рабоце чыгуначнай станцыі. Гэта было не да слабы некаторым «кіраўнікам». Бюро райкома выслетліла беспадобнасць у «аб'яваванні», якія былі праўдзеныя тав. Ружыні, і аднавіла яго ў рыхах партыі.

Хто такі т. Ружыні? Ён член партыі з 1919 года, бесперапынна прапуе на чыгункі з 1924 года. Вельмі часта крытыкаваў начальства за недахопы ў рабоце чыгуначнай станцыі. Гэта было не да слабы некаторым «кіраўнікам». Бюро райкома выслетліла беспадобнасць у «аб'яваванні», якія былі праўдзеныя тав. Ружыні, і аднавіла яго ў рыхах партыі.

У райкоме партыі яшчэ дзе выпалкі, калі срывы выключаных камуністаў зааказваюцца на месцах (Кадельсон і інш.). Бюро райкома прымае аара практычныя меры, каб справы выключаных разглядзець неадкладна. Ва ўсіх партыйных партарганізацыйных выпадках рашэнні Пленума.

Пленум сталінскага Цэнтральнага Камітэта нашай партыі вучыць нас большым адносінах да лёсу людзей, сур'ёзна, усебакова падмажыць да камуністаў пры вырашэнні пытання аб іх партыйнасці.

АНУШАВА,  
сакратар Бабурыцкага райкома партыі.

МОЗЫР, 25 студзеня. (БЕЛТА). Ва ўсіх раёнах акругі 23—24 студзеня адбыліся раёныя партыйныя сходы, на якіх абмеркавацца пастава Пленума ЦК ВКП(б) «Аб пільгах партарганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да асабных выключаных з ВКП(б) і аб мерах па ўстраненню гэтых неахопных».

На райпартуходзе ў мозырскай партарганізацыі было ўскрыта многа фактаў грубага скажання большаўскага разумення пільнасці і дапушчаных сур'ёзных памылак пры выключэнні ролу камуністаў. Працаваўшы да апошняга часу сакратаром мозырскага райкома КП(б)В — вораг народа з мэтамі, каб адвесці ўдар ад партыйных ворагаў і захаван іх у партыі, усякім чынам уводзіў пільнасці на чэспы камуністаў, сёву неадвер'е да партыйных кадраў.

Грубая памылка была дапушчана партыйнай партарганізацыяй Коўнскай МТС, якая беспадобна выключыла з ролу партыі камуніста Чупрынскага.

Быў выключан з партыі і знят з работы былы заагачы райна Салодкі. За «незаабеспячэнне будаўніцтва школы». У той час, гэта чыпер поўнае ўстаўлена, як вораг народа, аруваўшы на паставае старшыні РКВ, сам усімі сродкамі зрываў будаўніцтва школ і маскіруючы сваю воражую работу, дабіўся выключэння Салодкага з партыі. Толькі дзямі, пасля ўмяшання акруговага камітэта партыі тав. Салодкі адноўлен у рыхах партыі. Такіх фактаў няма.

Выступіўшы ў спрэчках камуністы віталі рашэнні Пленума сталінскага Цэнтральнага Камітэта і ўскрываючы многа фактаў бядаўных адносінах да лёсу камуністаў. Прыводзіўся рад фактаў, калі асабныя кіраўнікі ў рыхах перастрэчкі месцамі не прымаў на работу выключаных з партыі.

Цяпер усе райкомы КП(б)В прыступілі да правёркі правільнасці выключэння з партыі камуністаў і высвятлення таго, хто з выключаных не атомуў работы.

Партыйныя партарганізацыі прыступаюць да абмеркавання рашэння Пленума на партыйных сходах і вывучэння яго ў школах партасветы.

## БОЛЬШЭВІЦКАЯ ПІЛЬНАСЦЬ

Рэвалюцыйная пільнасць заўсёды была адной з асабных адрозніваючых якасцяў большавіка. Быць пільным, уменне спеацыяльна распазнаць ворага — гэтаму заўсёды вучыў большавікоў Ленін, гэтаму штодзённа вучыць партыю таварыш Сталін. Ленін гаварыў, што «добра камуніст у той-жа час ёсць і добры чэспі». І гэта аразумела. Большавік — перадавы борец за справу камунізма. У класавай барацьбе з ворагамі ў яго асабіста павінна быць заагачы чыпер, ён павінен уменне спеацыяльна сарваць маску з ворага.

На ўсім прагону гісторыі партыі Леніна — Сталіна большавіцкая пільнасць была астрайшай зброй супраць ворага, правакатара, шпартуіста, супраць усякага, хто скатваўся на воражыя пільнасці. Да павышэння рэвалюцыйнай пільнасці не раз заклікаў за апошні перыяд Сталінскі Цэнтральны Камітэт партыі, напамінаючы аб канітэратычным арганізацыі, напамінаючы аб ілюзіях і аб'яваванні, быўшам на меры росту нашых сіл вораг становіцца ружым і безабілым. Выкрываць і выкрываючы траліска-бухарынскіх шпінэлаў, богузавы і іншых ілюзіялістаў і ўсіх іншых фашысцкіх агентаў паказалі, на якой рэальнай вышыні павінна быць пільнасць ворага партыйнага і партыйнага большавіка ў любой абстаўцы, на любым участку работы.

Аб'яваўшыя дзямі Пленум Цэнтральнага Камітэта партыі яноў партарганізацый усмертна павышэння большавіцкай пільнасці, выкрываць і знішчаць да канца ўсіх ворагаў партыі.

Большавіцкая пільнасць заўсёды грунтавалася на глыбокім і штодзённым вывучэнні чалавеча, на ўвазе да людзей. Вострае большавіцкае чыпер заўсёды давала магчымасць большавіку адрозніць прымацкі ад ворага і ворага ад прымацкі. Партыйна патрабавала і патрабавала ад сваіх чэспі не славаесных заклікаў аб пільнасці, не

уздальнага вечаўнікі. На дзямі гэты-ж раёны камітэт праславіў сёе новым прыкладам аглядчыні-аглядчым адносінах да лёсу чэспі-партыі. 14 студзеня бюро райкома выключыла з партыі ўсіх камуністаў і Таварыска пелагагічнага вучылішча. Пільнасць быў валакі. «У сувязі з тым, — гаворыў у сваім рашэнні гэты райком партыі, — што ўвесь саюз партарганізацый таварышчэска і сацыялістычна ворагаў нарада, выключан з партыі, явярваю партарганізацыю ліквідаваць».

Партыя Леніна—Сталіна, ажыццяўляючы высокія ідэалы камунізма, заўсёды выхоўвала ў большавіку, у партыйным кіраўніку баіня, глыбока прыніжанага ва ўсіх свых дзеяннях, баізнатсана да ворага і чулага да чэспнага чалавек. Пільнасць, чыпер і канітэратычныя адносіны да чалавеча — гэта неарыўнае цэлае.

Пленум Цэнтральнага Камітэта партыі гаворыць у сваёй паставе: «Пара аразумець, што сутнасць большавіцкай пільнасці заключаецца ў тым, каб уменне выкрываць ворага, які-бы хітрым і зваротным ён ні быў, у якав-бо тогу ён і апраўдаўся, а не ў тым, каб быць разбору, або «на ўсякі выпадак» выключыць дзясатымі і сотнямі з партыі ўсіх, хто трапіць пад руку».

Пара аразумець, што большавіцкая пільнасць не толькі не выключе, а нааваорт прадапагае ўменне праўдзіць максімум аспірацыяні і таварысцкія клопаты ў партыйных пытаннях аб выключэнні з партыі або аб аднаўленні выключаных у правах чэспі партыі».

Гэтыя ўказанні Пленума Цэнтральнага Камітэта трэба да канца правесці ў жыццё пры разборы валакі колкасці асабных, накапіншыхся ў райкомах, гаркомах, абкомах, многіх партыйных арганізацый. Разбіраючы асабных, неабходна дэталёва разабрацца ва ўсім палітычным твары аспірацыяні, у яго рабоце. Трэба ствараць следствыя матэрыялы, якія паслужыць падставай для выключэння з партыі і ў выпадку пакаўшчу, у выпадку спекуляцыі на паліцыйнай пільнасці — прыпадку да сур'ёзна аднаклас



### ВОТУМ ДАВЕР'Я УРАДУ БЫЎ АДНАДУШНЫМ

Першая Сесія Вярхоўнага Савета СССР прайшла з такім уздымам, якога не магло быць ні ў адной краіне свету, акрамя сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян. У азіным парыве, як агонь чадыраве, паднялася і вітань бунуючай аэрацыі Вялікага Сталіна, кіраўнікоў партыі і ўрада. Разам з дэпутатамі, падкрэслівалі іх непарушную сувязь з народам, гораца апаляруюць сваім любімым і жывымі гасці нашага парламента — прысутнічваючы на пасяджэннях Сесіі рабочыя і работніцы, калгаснікі і калгасніцы, прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі.



Савецкі народ добра ведае, што ў большасці слоў не разыходзіцца са справай, што ўсяляе абшчынне наш урад выконвае з гонарам. Не даўна таму, што прадстаўнікі народа — дэпутаты Вярхоўнага Савета — з найвышэйшым уздымам выказалі поўнае давер'е нашаму ўраду, які ўзначальвае Вячаслаў Міхайлавіч Молатаў. Вотум давер'я быў такім перааналізі і такім аднадушным, якім ён ніколі не быў ні ў якім іншым парламенце свету. Я быў базмежна шчаслівы, што на маю долю выпаў гонар выказаць давер'е народу роднаму рабоча-сялянскаму ўраду. Кожнае пасяджэнне Сесіі — хваляючая паэма, падняючая на новыя справы, новыя подвігі. Сесія ўсяляе ў мяне новыя сілы, дае новы запас кінувай энергіі для работы на карысць ватнай радзімы.

**В. К. КОНИКАНІ** — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР ад РСФСР.

### КРЭМЛЕЎСКІЯ ЗОРКІ АСВЯТЛЯЮЦЬ ШЛЯХ

Першая Сесія народнага парламента астанецца ў памяці на ўсё жыццё. Хваляючыся ад радасці, эхаў я ў сталіну Савецкай краіны. Называючыся з не выдатнай магистралью, велікімі добрымі пабудовамі, створанымі за год сталянінскіх пяцігодкаў. Няма слоў, каб выказаць, якое азбавленне аваладала мной пры з'яўленні з маскоўскім метрапалітанам. Пазнаўшы маршмары чарогі, блакітныя электрычныя павалы, выдатныя вестыблі, азночылі светам эскалатары, — усё тут пастанавлена на службу савецкаму грамадзяніну, усё падпарадкавана сталінінскім клопатам аб чалавеку. Сталінінскі метр — гэта ўзорная пабудова, дзе прыгожасць сплучаецца з парадкам, узорная чыстата з высокай дысцыплінай.

Немагчыма бачыць абзонага чырвоным святлом крэмлёмскіх зорак, маўляеце Леніна. З пачцівасцю і хваляваннем прайшоў я міма грабніцы тэтага вялікага чалавеча-настаўніка. Мыслі не пасявалі памінаць аб велізарных дасягненнях і перамогах, атрыманых у нашай краіне пад вядзельствам слаўнай партыі Леніна — Сталіна.

15 студзеня, на аб'яўленым пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей я, як і іншыя дэпутаты Вярхоўнага Савета, пачуў палку прамую таварыша Молатава. Гэва савецкага ўрада выказаў мыслі і спадзяванні народаў вялікай сацыялістычнай дзяржавы. І не дарма так захаляна апладыскавалі дэпутаты, слухачы гэту выдатную арыку прамую. Дэпутаты абодвух палат гораца абодрылі прамую Старшыні Савета Народных Камісароў СССР. З велізарным натхненнем сустрагалі прамую ўсё краіны. З новай сілай яшчэ раа павершала магутнае адзінства народа, яго кроўная сувязь са сваім парламентам.

На мяне выпаў высокі гонар — разам з дэпутатамі іншых рэспублік прымаць рашэнні на важнейшых дзяржаўных справах. Я прыкладу ўсе свае сілы, каб гэтае вышэйшае давер'е, аказанае мне выбаршчыкамі, апрадзіла з гонарам.

**Н. Г. БЕЧВАЯ** — дэпутат Вярхоўнага Савета ад Грузінскай ССР.

## У СТАЛІНСКІМ НАШЫМ САДЗЕ РАСЦВІЛІ АДЗІНАЦЦАЦЬ ГОРДЫХ ЖАМЧУЖЫН ЗЯМЛІ

### Я ГАНАРУСЯ СВАЁЙ РАДЗІМАЙ

Скінуўшы ланцугі нацыянальнага прыгнёту, Вялікая сацыялістычная рэвалюцыя сарвала з убожскіх парадыж, зрабіла яе поўнапраўным грамадзянінам магутнай дзяржавы.

Я жыць ўспамінаю свой шлях: вучоба ў фабзавучы, работа на прадзільнай фабрыцы, камсамол, уступленне ў партыю, першыя поспехі на вытворчасці. Затым — я інструктар, у мяне 23 вучанцы, але і я сама прадаўжаю вучыцца, працуючы ў сваім праху агітатарам. Не забыць той дзень, калі мяне выбралі дэпутатам Савета Нацыянальнасцей па Ташкенцкай-Орджанікідзевскай акрузе.

І зось я, узбечка, ў Маскве на першай Сесіі народнага парламента.

Якія пачуцці авалогаі мной! Захаленне, базмежнае любоў да сваёй краіны, да роднага Сталіна. Я люблюся рубінамі прамыянымі крэмлёмскіх зорак і разам з другімі дэпутатамі шэра да веру ў велізарную сілу сваёй краіны, у непорушнасць савецкіх рубяжоў, якія ахоўваюцца слаўнымі пагранічнікамі. Я ганаруся сваёй многанациональнай дзяржавай, цудоўнай дасягненні якой не маюць прыкладу ў чалавечай гісторыі. На Сесіі я многую навучылася, многае пазнаў. Я паезу ад крэмлёмскіх сцен пад сонечнае неба Узбекістана з новай сілай, натхненнем на далейшую работу ў карысць краіны, на славу вялікаму Сталіну!

**М. АБДУРАХМАНАВА** — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, знатная прадзільніца Узбекістана.

### ЖЫВЕМ РАДАСНА І ШЧАСЛІВА

Прымаючы ўдзел у работах Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, сельшчы ў Крэмлёмскім палацы разам з самымі дарогімі і вялікімі чалавекамі нашай эпохі любімым Сталіным, я нявольна ўспамінала сваё мінулае цяжкае жыццё. Дзяцінства прайшло як у кашмарным пекле.

А зараз — Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя, мудрыя правядзены Ленін і Сталін і апоўнілі жыццё шчаснем і радасцю. Беларусь перады, разам з усімі народамі, наслядоўчымі вялікі Саветы Саюза, абудавалі рай на зямлі. Буйным цветом расцвела і культура Савецкай Беларусі. На непаходных у мінулым баютах зараз высіцца гіганты індустрыі, на палях працуюць трактары, камбайны. Даўно забыты вузкія палоскі, якія прыносілі жабырацтва і голад.

Выстра расце культура ў нашай рэспубліцы. Дзеці вучацца ў вышэйшых і сярэдніх навучальных установах. Мы маем цыпер сваю савецкую інтэлігенцыю. З калгаса імя Калініна, напрыклад, за год рэвалюцыі, выпіла 4 настаўнікі, 4 трактарысты, 2 інжынеры, 1 ветэрынар, 1 аграном, 9 стаўных калгасцаў, 3 камандзіры Чырвонай Арміі і інш.

Такую-ж карпіну можна сустраць у любімым калгасе нашай краіны. Жыццё становіцца ўсё лепш і лепш. І я, у мінулым бязпраўна бяднячка, цяпер жыючы новым, радасным жыццём. Партыя большасцю выхавала мяне і ўзвала да ўароўна дзяржаўнага зяльца. Я дэпутат Вярхоўнага Савета, член савецкага парламента. Гэта магчыма толькі ў нашай краіне, дзе кіруе сацыялістычным будзівішчам партыя Леніна—Сталіна і вялікі правальны народнаў таварыш Сталін.

Вось чаму беларусы народ, як і ўсе народы Савецкага Саюза, так любіць сваю партыю і свайго дарэгога прываліва таварыша Сталіна.

Усе свае сілы буду аддаваць за справу Леніна—Сталіна, за справу ватчага класа, сялянства і савецкай інтэлігенцыі.

Запоўнюю сваё выбаршчыкаў, што іх давер'е я з гонарам апрадзіваю. Буду выконваць іх наказы, прапавалць так, як вучыць нас гэтаму вялікі Сталін.

**Е. Н. МІНАВА** — старшыня Паблаўскага сельсавета, Рагачоўскага раёна, БССР, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

### КВІТНЕЕ НАША РЭСПУБЛІКА

Наша краіна, у мінулым жабырачка і забітая калонія парскага самалзьяржаў, зараз у рэзультате ажыццяўлення ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, у рэзультате штодзённых клопатаў вялікага Сталіна і брацкай дапамогі ўсяго Савецкага Саюза стала культурнай, заможнай рэспублікай.

У чорныя часы парскага самалзьяржаў, кіргіза не лічылі за чалавека. На іх азвавалася рускае кулгата і кіргізіякі баі-маншы (памешчыкі). Жончыны былі прыгнечаны муламі (папамі) і каранам (вангелі). Іх па царскаму закону мелі права прадаваць з юнацкіх гадоў. Яны не мелі нікуды доступу. Зараз жанчыны Кіргізіі роўна з мужчынамі буваюць сваё шчасце. Цыпер жанчыны Кіргізіі — лектары, інжынеры, урачы, настаўнікі, трактарысты, камбайнеры, заг. фермамі. Многія з іх — ордананоскі. У нас не было да рэвалюцыі прамысловасці — цыпер яна ёсць. Вырасла сталінінскі гор. Фундаз з прыгожымі кварталамі, заводамі, шмат машына-трактарных стаянкі. Дымацца пурковныя заводы, саваўняныя камбайны, маслазаводы, тэкстыльныя, швейныя фабрыкі, мясакамбінаты, шоўка-матэльныя фабрыкі, рыбакамбінаты, знойдзены буйнейшыя запасы вугалю, нафты, мыш'яку, золата.

Вырастаюць новыя прамысловыя пентры — у Селюкты, на месцы распрацовак вугалю; у Ленінскім раёне — у Учмечка, на месцы распрацовак золата і мыш'яку і інш.

У стары час не было ні ў адным аўле школы. Зараз у кожным аўле свая нацыянальная школа.

### ДЗЯКУЕМ ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ

Наш талжыкскі народ у стары час адносіўся да групы тых народаў, якія не карысталіся нікімі правамі ў парскай Расіі. Ён быў заняволен парскімі чыноўнікамі, бухарскімі эмірамі і баімі, муламі і ішанаімі. Толькі савецкая ўлада акрыла даканан новае жыццё, вызвала ат арыма аэапастаны і дала поўную свабоду ў вялікай самі народнаў Савецкага Саюза.

Не пазноў цяпер Талжыкістана, як не пазноў і не буйных белякоў. Дружай саміей талжыкі, убожкі і рускія буваюць сабе шчасце. Талжыкі, які раней заўсёды жылі ў жабырацтве і голадзе, пачынаюць свайго уладзі да культурнага і заможнага жыцця.

Новыя гарады, чыгуначныя лініі, заводы пабудаваны ў нас. Кішла Дзюмабе — цыпер цэнтральны горат Талжыкскі ССР — Сталінабад. Чыгунка атучае Талжыкістан з сярпам нашай радзімы — Масквой. Там, дзе справіцца ішкі толькі варлоўжыя караваны, цяпер ішчаща савецкі аўто.

Разгарнулася будзівіштва буйнейшай гідрэлектрастанцыі. Знойдзены багатыя

нальыя шхола, імі ахоплены 100 проц. дэбётаў некалькіх інстытутаў, многа сярэдніх шхола. Кіно, тэатры — чаго раней ніколі не было, зараз ёсць у кожным раённым цэнтры і сельскім савене. Усім гэтым перамогам мы абавязаны вялікаму Сталіну, аб якім кіргітскі народ сцілае песні славы і ўхвалення. Мы гарым жадаанне прапавалць так, як вучыць нас таварыш Сталін.

Звенявая буравогага калгаса, дэпутат Вярхоўнага Савета Кайназарава, прымаўшы выклік Марці Дзюмчанка, у мінулым годзе дала 1100 пентнераў буркоў з гектара, а ў гэтым годзе абавязалася даш 1200 пентнераў і навучыць стаханавескіх металам усе звенні калгаса.

Кожны з нас прыкладе ўсе сілы на далейшы росквіт нашай рэспублікі, а значыць і ўсёй дарогай радзімы.

- ТУРКМЕНАУ ІШЭН**, знатны стаханавец, ордананосец, **АМАН-КУЛАВА КАЛІМА** даярня, ордананосца, **КАЙНАЗАРАВА СУРАКА** звенявая бурнагага калгаса імя Калініна, ордананосца, **САКІЕУ ТУГЕЛЪВАЙ** стаханавца зўдагадоўчага саўгаса, **САРАНБАЕУ ІБРАЙ** старшыня калгаса, **АЛАПАЕУ ПЕЙШЭНБАЙ** заг. жывельгадоўчай фермы, ордананосец, **НУРБАЙ МАМАТ** намандзір Чырвонай Арміі — дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР ад Кіргізкай ССР.

### ЛЮБОЎ І АДНАНАСЦЬ ДА СВАЁЙ РАДЗІМЫ

Я не нахожу слоў, каб выказаць сваю радасць, свае пачуцці, сваю горласць за нашу партыю большасцю, за наш урад, які забяспечылі радаснае жыццё ўсім народам нашай многанациональнай радзімы. Я з велізарнай горласцю галасавал за давер'е савецкаму ўраду на чале з таварышам Молатавым, які аддаваў ішмат ураду справе ўдому гаспадаркі і культуры народаў Азербайджана, прахстаўніком якога я з'яўляюся.

Я раскажу сваім выбаршчыкам аб тым аднадушным і аўтузіям, з якім Сесія Вярхоўнага Савета рашала важнейшыя дзяржаўныя справы, якія датычаць усіх народаў Савецкага Саюза.

Як камандзір Чырвонай Арміі, якая стаіць на варце інтарэсаў працоўных СССР, прыкладу ўсе намаганні к таму, каб ва ўдасканаленні авалоаць ваеннай справы, і ў любы час быў гатовы да бою з фашысцкімі агрэсарамі.

Я абуку выдатнаму авалоаанню ваеннай справы сваіх баіцой, якія таксама гораца любіць сваю цудоўную радзіну.

Аднадушны і аўтузіям, з якімі прайшла Сесія Вярхоўнага Савета СССР, — найбаршчыны прыклад адзінства народаў нашай вялікай дзяржавы вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол гораца любімага таварыша Сталіна.

**НАГІЕУ АМПЕР МЕХЦІ ОГЛЫ** — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР ад Азербайджанскай ССР, камандзір Чырвонай Арміі.

### МОЛАДЗЬ — ГОНАР САВЕЦКАЙ КРАІНЫ

У нас, у Савецкім Саюзе, для маладога пакалення з кожным днём авдываюцца ўсе новыя і новыя магчынасці.

Моладзь Казахстана раней з малых год прапавала ў капіталістаў, памешчыкаў, бабей, не бачыла радасці ў сваім жыцці, прапавала за грашы з раіны да вечара. Дзякуючы савецкай ўладзе моладзь стала гонарам нашага шматнацыянальнага народа. Былыя баграты працуюць цяпер отаршчынамі калгасаў, брыгадзірамі, камбайнерамі, трактарыстамі, інжынерамі, партыйнымі работнікамі, дзяржаўнымі дзеячамі. У нас для маладога племяні адрыты ўсе шляхі і дарогі.

У 1925 годзе я наступіў вучыцца ў медыцынскі інстытут імя Молатава ў Алматы. У 1937 годзе я паспяхова скончыў інстытут і атрымаў званне ўрача. У гэтым-жа годзе ЦВК Казахскай ССР напачаў мяне народным камісарам аховы аздараў рэспублікі.

Народ Казахстана і, у прыватнасці, выбаршчыкі Кожнекінскай арыку, аказалі мне найвышэйшае давер'е, выбраўшы мяне сваім дэпутатам у Вярхоўны Совет СССР.

Я даўно марыў бачыць таварыша Сталіна. Гэта маё мары цяпер споўнілася. І бачыў таварыша Сталіна і яго сярдніцаў.

Яркія дэманстрацыі адзінства народаў Савецкага Саюза з'яўляюцца выказаннем Вярхоўнага Савета СССР давер'е савецкаму ўраду на чале з таварышам В. М. Молатавым. Галасуючы за давер'е ўраду Савецкага Саюза, дэпутаты галасавалі за правільную палітыку савецкага ўрада.

Савецкі Казахстан за год савецкай ўлады непазнавальна ператварыўся. З краіны народа прыгнечанага, ён стаў краінай творчай радаснай працы, краінай шчасця, краінай культуры, краінай з уласнай індустрыяй, калгаснай гаспадаркай, з сваёй інтэлігенцыяй.

Я як дэпутат Вярхоўнага Савета, як народны камісар аховы аздараў Казахстана, прыкладу ўсе свае сілы, каб палепшыць медыцынскае абслугоўванне працоўных, палепшыць аздараў працоўных і іх дзяцей. У сваёй рабоце я буду пастаянна і штогадзіна пмятаць словы вялікага таварыша Сталіна аб любові да народа, аб свядомасці і рашучасці, аб мудрым вырашэнні пытанняў, якія датычаць народа.

**І. Н. КАРАКУЛАУ**, нарком аховы здароўя Казахскай ССР, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

### У БРАЦКАЙ ДРУЖБЕ ВЯЛІКАГА НАРОДА

Першая Сесія Вярхоўнага Савета СССР з выключнай яркасцю паказала аўтуртаванасць, базмежную адданасць і любоў усяго савецкага народа да камуністычнай партыі, да свайго правадара, настаўніка, таварыша Сталіна.

Сесія прайшла ў абстаноўцы авраўднай большавіцкай узааўтасці. Вырашаныя і дзяржаўныя пытанні, маюць велізарнае значэнне для далейшага росквіту нашай радзімы.

Аднадушнасць абмеркавання і вырашэння пытанняў — арыкуны доказ брацкага адзінства народаў Савецкага Саюза. Дэпутаты ўсіх рэспублік адольвала гораца вітань правадара народаў за шчаслівае жыццё, за росквіт свайх рэспублік.

Украіна, якую ў мінулым праэдзілі немцы, польскія панш, гайіамамі, усакіні бандытары шайкі, цяпер дзякуючы савецкай ўладзе стала багатай і шчасливай, рэспублікай Саюза. Пышным претам каласіца украінскія палі, ДнепрэЭС, Харкаўскі трактарны гігант, Данбас — гонар усёй нашай краіны.

Мы цяпер спакойны за лёс Украіны. Някія падохны ворагаў нас не палухаюць. Бо пачуць дружба народаў СССР ішча, краіна пераможана.

Савецкая Украіна — радзіма стаханавскага руху, выхавала выдатныя кадры барабціцой за камуністычную працу. Такія нябачаныя праспектаў магаа лабоваў СССР ішча, краіна пераможана.

Савецкая Украіна і Савецкія свабодных рэспублік, дзякуючы брацкай дапамозе ўсіх народаў, наслядоўчы вялікі Саветы Саюза, дзякуючы штодзённым клопатам вялікага Сталіна.

**ЧЗРЭПІН Т. К.** — сакратар Чэрнаскага раёна партыі, дэпутат Вярхоўнага Савета СССР ад Украінскай ССР.

### БЯЗМЕЖНА ЛЮБОЎ ДА СТАЛІНА

З невялікім хваляваннем чакала я памятнай гадзіны — васьмі вечара 12 студзеня. Задоўга да пачыту прышла я ў Крэму, у залу пасяджэння Савета Нацыянальнасцей. З радасцю сустрала я тут выбаршчыкаў народа, многія з якіх былі добра знаёмы мяне па партыях.

... Я стала, як вечаўраўна, чалавечы тэго, да якога звернуць з любоўю погляды ўсяго працоўнага чалавечства. Сталін увайшоў, авружаны асаўнымі сярэпшчыкамі, і пачы пшвад лікуючых воплескаў уручыць цудоўную залу. Дэпутаты, пасланыя сюды народам, былі ахоплены отрасным пачуццём — выказалі адданасць народа — гарацую народную любоў да самага дарэгога, самага блізкага чалавеча ў свеце. Апладыменты ўпыхалі на секунды з тым, каб на доўгія мінуты ўспыхаць з новай сілай. Пад асвамі залы грывалі лікуючыя вогніцы. Рускія і ўкраінцы, беларусы і ерзуані, убожкі і арміне наперобой выкраскалі прыватанні ў гонар вялікага чалавеча. На дзясціх моваў несіцца словы любові і захвалення. Але на ўсіх мовах адольвала пельца гучала роднае і блізкае ўсім працоўным слова: — Сталін!

Усе дэпутаты, як і шматлікіяныя мацы, добра ведаюць, як дарог Сталін усім працоўным. Пад яго кіраўніцтвам краіна ўспуіна ідзе да злучных вяршынь камунізма. Пад яго кіраўніцтвам распе на ша магутная сацыялістычная індустрыя, тлусцешь з кожным годам гігантскія галасныя нывы, растуць народныя таланты. Спят, на якім палісан Сталін, пераможаны.

Калі ад берагоў Маска-ракі я звярнуся ў горуны Арменію, я перадам сваім выбаршчыкам раённы Вярхоўнага Савета расказаць ім, якое велізарнейшае ўражанне зрабіла на мяне сталіца. Маўжоскі Крэму і чалавек у скромнай вопратцы — вялікі Сталін.

**А. А. ХАЧЫН'ЯН-АЛІН'ЯН** — настаўніца, дэпутат Вярхоўнага Савета ад Армянскай ССР.

